

Дата: 19.11.2015    Время: 15:00

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик	Готовят
1	Аб зменах у структуры кіравання ўніверсітэтам	Лаўрыновіч Д.С.	Прарэктары, дэканы, кіраўнікі аддзелаў і службаў
2	Аб умовах для падрыхтоўкі і ўдзелу студэнтаў-спартсменаў ўніверсітэта ў міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтвах	Шутаў У.У.	Ясеў У.В., Кунанец В.Л., Хамук Н.У.
3	Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў	Лаўрыновіч Д.С.	Конкурсная камісія

Решение:

## ВОПРОС

I. Аб зменах у структуры кіравання ўніверсітэтам

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Інфармацыю аб зменах у структуры кіравання ўніверсітэтам прыняць к сведенню.
2. Дэканам факультэтов матэматыкі і естествознания и историко-филологического продолжить работу по формированию коллективов факультетов.
3. Создать рабочую группу для изучения вопроса и подготовки предложений по совершенствованию системы непрерывного дополнительного образования в университете. Рабочей группе представить свои предложения до 31.12.2015 г.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора Лавриновича Д.С.

## ВОПРОС

II. Аб умовах для падрыхтоўкі і ўдзелу студэнтаў-спартсменаў ўніверсітэта ў міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтвах

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Считать, что сложившиеся условия по подготовке студентов-спортсменов к участию в международных и республиканских соревнованиях по отдельным видам спорта (лёгкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, тяжёлая атлетика, вольная борьба, футбол) в основном соответствует современным требованиям.
2. С целью совершенствования тренировочного процесса:
  - 2.1. Декану факультета физического воспитания Шутову В.В., начальнику спортивного клуба Хомук Н.В., заведующим кафедрами методики преподавания спортивных дисциплин Галиновскому С.П., теории и методики физического воспитания Кучеровой А.В., физического воспитания и спорта Старовойтовой Т.Е., проанализировать итоги выступлений сборных команд университета по отдельным видам спорта; по средним и низким уровнем достигнутых результатов (волейбол, гандбол, зимнее и летнее многоборье, бокс, настольный теннис). Подготовить предложения до 31.12.2015 г. по совершенствованию системы подготовки указанных команд и выводу их на более высокий профессиональный уровень.
  - 2.2. Проректору по АХР Кармызову В.Ф. обратить особое внимание на неудовлетворительное состояние спортивного зала № 2. Принять меры по замене старых деревянных оконных рам, которые находятся в аварийном состоянии.
  - 2.3. Проректору по АХР Кармызову В.Ф. до 10.02.2016 г. устранить санитарно-гигиенические нарушения в освещении игровых спортивных залов университета. При норме 300 люкс в настоящее время освещённость составляет менее 100 люкс, что ведёт к нарушениям органов зрения у студентов и преподавателей, которые занимаются в

утреннее и вечернее время в этих залах в осенне-зимний период.

2.4. В связи с выводом из эксплуатации стрелкового тира при общежитии № 3 проректору по АХР Кармызову В.Ф. продумать вопрос о реконструкции одного из подвальных помещений учебного корпуса № 1 под стрелковый тир для подготовки спортсменов-стрелков университета к республиканской универсиаде. Срок исполнения — до 31.12.2015 г.

2.5. Деканам факультетов физического воспитания Шутову В.В., педагогического Иванову А.В., начальнику учебно-методического отдела Кравец Е.В. до 31.12.2015 г. изучить вопрос о возможности передачи факультету физического воспитания одного из пустующих танцевальных залов с целью оптимизации учебно-тренировочного процесса по атлетической гимнастике и спортивной аэробике.

3. Комиссии университета по оптимизации штатного расписания впредь принимать во внимание специфику и особенности работы кафедр факультета физического воспитания, за которыми закреплены сборные команды университета. При этом учитывать график работы спортивных залов с обязательным обеспечением учебно-тренировочного процесса лаборантами на протяжении полного рабочего дня.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по воспитательной работе Ясева В.В.

## **ВОПРОС**

- III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў